

паэзія

паэзія

Віктар Ярац



...ціхі сънег –
як ціхая малітва...

Свято ў вакне

Твой позірк

Калядны сънег. Сыцяжынай пратаптанай
Нясе турботы дзень. А я нясу
Твой позірк – ім загойваюцца раны,
З душы сыходзіць даўкі, шэры сум.

Ён, гэты съвет, усё-ткі мае права
Ня толькі ў храмах на давер людскі
Пад небам, дзе аблокаў пераправа,
Дзе выыхам – і ветры, і вякі.

Хоць дзень бяз сонца – толькі не староньні:
Крылатай поштай рассылае ў съвет
сініц-вандроўніц съпей, а крык вароньні –
таксама ўсім жывым — жывы прывет.

Пад чорным крыльлем далеч не чарнен –
 Яшчэ выразыней бель сънягоў пад ім.
 Нясу твой позірк толькі ён умее
 Лячыць съятлом нябесным і зямным.

* * *

Пра каго над сънежнаю Айчынай
 Моляцца сузор’і ў час, калі
 Ветры замятаюць сълед ваўчыны,
 Студзяць і прысады, і палі?

Да каго съяцло ліеща ў вокны
 І трывожыць неспакою сны,
 Залатыя цягнучы валокны
 Да вачэй і нечай сівізны?

На каго гаючае дыханье
 З вышыні съходзіць ціха ў дом,
 Каб пачула ў сънежным съвеце раньне
 Сэрца, што хадзіла хадуном?

Згубіцца пад сънегам сълед ваўчыны.
 І вятраты захочуць адпачыць.
 А пакуль сузор’і над Айчынай
 Моляцца аб чым, каму ўначы?

Фарбы зімы

Ад гадоў-трывог у мамы косы –
 Бельлю белай, не растаць якой.
 І шумяць за вокнамі бярозы
 Не чужой – сваяцкай талакой.

З образоў пад ручнікамі з лёну –
 Позіркі відущыя съятых;
 Зёлкі ўспамінаюць дзень зялёны
 Між вянкоў цыбулі залатых.

А на шыбах вокнаў, як замовы
 Ад бяды, хвароб і злых вачэй,
 Маразы свой почырк сінязвонны
 Ставяць днём і ў зорнасці начэй.

Гэты міг

Матэю Шопкіну і Хрысту Ганаву

Пра што вяршыні вечнасыці Балканам –
Зямлі, дзе съпяць героі ўсіх эпох,
Спавітыя бяссоныцай дарог,
Расказываюць над смогам і туманам?

Ці месяц зноў турэцкім ятаганам
Спрабуе рассьячы вышынъ радно
Над Шыпкаю, што загаіла раны?
Там кроў братоў глыбіняў грэе дно.

Мячы, вадой хрышчоныя дунайскай,
Крыжы вякоў, манастыроў агні,
Даліны Руж, дзе ў сьнезе – подых майскі,
Ці поўняць слова сілай даўніны?

...У вечар позні, стылы і імглісты,
За сотні вёрст адсюль у гэты міг
На гук які настройваеце слых,
Балгарскія сябры Матэй і Хрыста?

Грузім дошкі

Алесю Разанаву

У ватоўках (дзе ўзялі – ня помню)
Грузім дошкі ў сънежаньскі мароз.
Ветрана. Баяцца нават промні
Высунуць з вышынъ азяблы нос.

Скразьнякам на станцыі таварнай
Ёсьць дзе разгуляюцца ў час такі.
Заўтра – Новы год. Сягоньня — хмарна.
У імgle – надзеі аганькі.

Грузім дошкі. Кожная, здаецца,
Пахне борам родным над ракой.
І для нас там съвеціца акенца
у хаце, дзе чаканьня неспакой.

Цягнікі бягучь таропка недзе –
Не спазыніцца б Новы год сустрэць.
Грузім дошкі – і цяпле ў съвеце:
Нам яго дыханьнем грэць і грэць.

Будзем несьці стому позна ўвечар
 У прытулак наш — студэнцкі дом.
 У прасьветах небных — зорак веча.
 Съвіслач съпіць бязгучна пад ільдом.

З музыкай съяточнаю так лёгка
 Ноч мільгне, бы хуткі ўзмах крыла.
 Нібы сон, згадающца ватоўка,
 Дошкі з наледдзю.... Імгла-імгла...

Ціхі сънег

Ціхі сънег, як ціхая малітва,
 Pra каго ў вячэрній цішыні
 Над зямлёй, што съветлыні адкрыта
 Ў маразы, як сэрца— дабрыні,
 Так вядуць нясьпешную гаворку
 Між сабою людзі, для якіх
 Успамінаў Gronkі не агорклі
 Pra шляхі ў завеях віхравых.
 Так у съюжу дзелящца агульнай
 Птушкі пад застрэшкам цеплынёй,
 Пчолы, што пра кветкі съняць у вульлях,
 Лісянты ў глыбіні лясной.
 Ціхі сънег дакорам не карае —
 Прычашчае цёмную кару
 Дрэў, што йдуць за кім за небакраі
 у хмурную і ветлую пару?
 Ціхаю малітваю нясьпешнай
 Кружашца съняжынкі нада мной.
 Цэлы съвет загадкавы, бязьмежны
 Музыкай гукае незямной...

Ціхі сънег — як ціхая малітва...

Акно-маяк

Памяці Алеся Траяноўскага
 Гайдалася ночы съятло
 На крылах гаворак бяssonных.
 I цёпла на сэрцы было
 Ня толькі ад келіхаў поўных.

У съвеце, дзе ўдосталь імжы
 Ялейнай, і змрокам — падманы,

Душа дакранеца душы –
І гояцца раны.

Бязьвер'я цішэе скразьняк.
Адчаю ільдзіны сыходзяць.
Святло у вакне – як маяк
У моры завей і стагоддзяў.

Пад столлю дымок цыгарэт
Кружыўся, ныраючы ў форту,
І грэўся гасціннасцю съвет –
Бяз чорнай, глухой уніформы.

* * *

Вёў белы дзень праз белая сумёты,
Праз гурбы неспатольных завірух
У съвет, дзе ў песьні крылы для палёту
Дужэлі з ласкі туб тваіх і рук.

Ня пёк пытаньнем колкі сънег:
—А хто ты?
І кожны шлях – узылётнай паласой
Для радасці, дзе будні і турботы
Тваёю пераплецены касой.

Ты ўся — святло.
Ты ўся — з такой ясноты,
Перад якой святлее цёмны ценъ.
І сэрца – не палоньнікам самоты,
Калі яго кранеца твой праменъ.

Вянчальны сънег

Сънег пайшоў – і мякчэйшыя гукі
Сталі ў съвеце вакзалаў начных.
І твае разъвітальныя руکі
На далонях прыціхлі маіх.

Гэта музыкі даўняй гучаньне,
Што зъляцела з вышынъ на зямлю,
Дзе з гадамі няпроста признаньне
Пераплавіць у слове «люблю».

А съняжынкам — кружыцца і падаць,
І на мілых маўклівых губах
Раставаць, покуль поезд у гулях
Не пабег па сълядах сънегападу.

Пераплецена неба з зямлёю.
І хвіліны бягуць—не спыніць!
Растаёмся, бы ўласнай рукою
абрываем між сэрцамі ніць.

Гэты сънег — навасёл нечаканы —
Не асылепіць пытаньнем пагляд.
Як мелодыя неба-аргана —
Нас вянчае з тобой сънегапад.

Каляды

На трасах вецер у абдымкі лезе,
Імчаць па аўтастрадах ноччу й днём
Хто на «Рэно», а хто на «Мерседэсе»
За доларам, за еўра, за рублём.

Разгублена ўзіраюцца маўкліва
На гэты бег няспынны поле й бор.
Імчицца век — і надрывае жылы
Ад перагрэву стомлены матор.

Петардамі ўзрываюцца каметы,
Сузор'і ладзяць шоу-фейерверк.
Але адкуль плыве, дымком сагрэты,
Каляд пагляд мінулы ў новы век?

І чуецца, як асыпаюць з вецыца
Бярозы сънег на дол — на ім відна
Палоска лесу, нібы выклік съмерці,
Замовай ад суроку злога дня.

Ляціць вазок між грубаў. Пад палозьзем
Ня росчыркі паклёнага пяра,
Якім старанна пішуцца даносы —
Пасланыні да суровага цара.

Імчиць вазок пад небам завірушным
Яшчэ да Чорнай рэчкі — белы шлях.
І грэе рукі, нібы птушак, Пушкін.
Яшчэ Данцэс фліртую на балах...
